

**Зноў вясна, і пад ліўнямі цёплымі
Абмывае зямелька свой твар,
І зусім нечакана на поплаве
Распляскаўся зялёны пажар...**

Дамарад Павел, выпускнік 2015 г.

**Вось і скончылася зіма—
Засвяціла сонца,
Доўгачаканая вясна
Глядзіць у аконца.**

**Людзі хаты прыбіраюць,
Бо ідзе Вялікі пост,
Масленіцу песнямі заклікаюць—
Вясна стала ва ўвесь рост.**

**З саломы пудзіла зрабілі
І далі яму бліны,
Кастры навокал запалілі,
Святкаваць масленіцу пачалі.**

**На стале прысмак багата,
Але галоўнае—бліны...
Вось заладзілася свята--
Дачакаліся вясны.**

**Спалім пудзіла ўночы,
Каб зіма больш не прыйшла.
Наліліся слязьмі вочы—
Дажджом заплакала яна.**

**Засвяціла сонца ярка--
Абудзілася зямля,
Заспявалі птушкі шпарка,
Зачарнелася ралля.**

Сітнік У.У.

Веснавік

Стаў меншы ростам снегавік.
Як нос яму тут не павесіць!
З яго смяецца сакавік,
Вясновы, светлы, яркі месяц.

І ноччу, хоць яшчэ мароз,
І кружаць вальс яшчэ сняжынкі,
І між сярэбраных бяроз
Такія звонкія сцяжынкі.

Ды днём усё вышэй блакіт,
Усё смялей смяецца сонца,
І ўжо спрабуюць ручайкі
Свой бег на снегавой лясёнцы.

Вясна ідзе, і не спыніць
Яе нікому ўжо, паверце,
Яна ўсё радасней звініць
І на дварэ, і ў нашых сэрцах.

Усё мацнее сакавік,
Усё спрытней снягі ён косіць,
Ён, гэты месяц,-- веснавік,
Бо ён вясну з сабой прыносіць.

Зноў вясна

Зноў вясна, і пад ліўнямі цёплымі
Абмывае зямелька свой твар,
І зусім нечакана на поплаве
Распляскаўся зялёны пажар.

Сталі светлымі далі, вясёлымі,
Над рачулкай лісточкі ракіт
Язычкамі зялёнага полымя
Ліжуць сонечна чысты блакіт.

Манько С.С.

Вясна

**Сонейка прыгрэла,
Зашумелі раўчукі,
Вярнуліся з-за мора
Вясёлыя шпакі.**

**Агледзелі свой домік
І сталі шчабятцаць.
Ім трэба мяккі ложак
Для дзетак рыхтаваць.**

**Зрабіў свой вылет першы
Нясмелы матылёк,
Гудуць ля вулля пчолы
Так, што чуваць здалёк.**

**Прачнуліся мурашкі,
Жучкі і чарвячкі,
Аглядваюць прасторы,
Нібыта навічкі.**

**У поле выйшлі людзі:
Пара ўжо працаваць—
Усюды ў прыродзе
Крокі вясны чуваць.**

Арцімовіч Паліна

Надыход вясны

**Вясна надыходзіць--
Лёд растае,
Трава зелянее,
Птушка пяе.
Над воблачкам чыстым
Ярка сонейка ззяе.
Вясна надыходзіць,
Маці-зямля спявае.**

Шчарбінская Вікторыя

**Вясна надыходзіць-- птушачка спявае,
Мядзведзь пасля сну маліны шукае.
Вясна надыходзіць-- дзеці на дварэ гуляюць,
З першых кветак вянкi сплятаюць.
Вясна надыходзіць, вясна надыходзіць!**

Бабіч Сяргей

**Прыгожая мая вясна
Ўжо хутка настане,
Калі прыходзіць яна,
Усё навокал растане.
Ручаі бягуць з палеткаў,
Кветкі расцвітаюць,
І прыгожыя, як кветкі,
Матылькі лятаюць.**

Дземідовіч Вольга

Вясна

**У садзе птушкі пяюць,
Вясну к нам цёплую завуць.
Снег з палеткаў бяжыць,
Вадою цёплаю звiніць.**

**Дрэвы хуценька цвітуць,
Яснае сонейка завуць.
Шпак на бярозцы сядзіць,
Прыгожая песня гучыць.**

**Вясна з травой да нас ідзе
І сонца, кветкі нам нясе.
Дожджык жыта палівае,
Добры хлеб нам выпявае.**

Вясна

**Вясна прыйшла,
Цяпло прынясла.
Лёд на рэчках трашчыць,
Снег з палеткаў бяжыць.**

**Дрэвы квітнеюць,
Лугі зелянеюць.
Птушкі ляцяць
І звонка крычаць.**

Каролька Анастасія, выпускніца 2012г.

Простуда

**Первый снег так звонко падал,
Вся играет детвора!
И на лыжах, и на санках
Все катались там тогда!**

**И меня зима манит
Покататься с детьми чуть...
А на утро горло тянет—
От простуды недохнуть.**

**Маша, Саша и Артём
С горки едут кувырком.
И на санках едет Миша,
А с горы летит вон Гриша!**

**Я лежала на постели
Почти целых две недели.
Наконец-то я здорова!
Выхожу во двор, а там зелёно:**

**Ни снежинки, ни пушинки—
Всё одето зеленью.
Вот играть уже хочу,
Горло я теперь не простужу.**

**Зіма пацякла па зямлі ручаямі,
Прайшлі ўсе марозныя дні.
Але не будзем сумаваць мы,
Бо птушкі вясну прыняслі.**

**Адзела ўсе дрэвы яна ў зеляніну,
Зямлі чорны колер дала
І кветак насыпала ў лугавіну,
Жыццё ўпрыгожыць змагла.**

Ночка

**Месяц свеціць уначы,
Зорачка міргае.
Млечны Шлях удалечы
Казачку складае.**

**На зямлі слата і гразь,
З хат дымок спаўзае.
Дым да зорчак далез,
Месяц забаўляе.**

**Нечакана дождж пайшоў,
А дымок вясёлы
На зямлю ізноў сышоў
І паплыў па полі.**

